

Грамадская пазапалітычная і пазаканцэзурная ініцыятыва. Распаўсюджваецца бясплатна

Падзеі

Вацлаў Гавал патрабуе вызваліць беларускіх палітзняволеных. Міжнародная арганізацыя “Грамадзянская Беларусь” (са штабам у Празе) распаўсюдзіла зварот адносна лёсу сябраў арганізацыі “Партнэрства”. Прыкметна, што Вацлаў Гавал і іншыя сябры арганізацыі зрабілі гэта ў гадавіну ўводу савецкіх войскаў у Чэхаславацчыну.

Ярмошына лічыць скаргу каманды Мілінкевіча “палітычнай акцыяй”. На думку старшыні Цэнтарвыбаркаму Лідзіі Ярмошынай, скарга, пададзеная ў Вярхоўны Суд прадстаўнікамі каманды Аляксандра Мілінкевіча датычна мінулых прэзідэнцкіх выбараў, “з’яўляецца палітычнай акцыяй і ня можа мець ніякіх юрыдычных наступстваў”.

У Горадні пачалі судзіць Пачобута і Яскевіч. Сёння ў Горадні пачаўся працэс па адміністрацыйнай справе супраць двух актывістаў непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Андрэя Пачобута і Мечыслава Яскевіча. Іх абвінавачваюць у тым, што яны перашкаджалі працаваць здымачнай групе абласнога тэлебачання, якую складалі рэдактар Ўладзімер Лобан і аператар Андрэй Бяляткі.

Берасьце: міліцыянты затрымалі ўдзельнікаў моладзевага лягеру. У аўтобусе знаходзілася каля 30 актывістаў грамадскіх арганізацыяў і палітычных партыяў, якія ехалі ў кірунку украінскага гораду Шацк, у ваколіцах якога на гэтым тыдні павінен быў пачаць працу моладзевага лягеру.

Сяргей Тарасаў звольнены з Інстытуту гісторыі. Кандыдата гістарычных навук археоляга Сяргея Тарасава звольнілі з Інстытуту гісторыі Акадэміі навук Беларусі з фармулёўкай “за сыстэматычнае невыкананьне службовых абавязкаў”. Частка калегаў навукоўца тлумачыць звальненне грамадзянскай і навуковай пазыцыяй спадара Тарасава. Гэтак лічыць і сам звольнены.

Факты

Яшчэ некалькім дзясяткам турфірмаў пагражае адабранне ліцэнзіяў. Сёння Міністэрства спорту і турызму спыніла прыём справаздачаў ад турыстычных фірмаў пра колькасць замежнікаў, якіх удалося завабіць у Беларусь. Паводле папярэдніх звестак, ад пяці соцень юрыдычных і фізічных асобаў, што маюць ліцэнзіі, каля сотні тураператараў нічым завабіць іншаземцаў ня здолелі — за што ўрэшце і будуць пазбаўленыя права займацца ранейшай дзейнасцю.

Абвесткі

Новы конкурс – “Фота Свабоды”. “Фота Свабоды” – Ваш погляд на беларускае жыццё. Дасылайце (з кароткім апісаннем – што, дзе, калі) здымкі падзеяў, сітуацыяў, людзей на адрас svaboda@rferl.org з пазнакай “fota Svabody”. Падрабязнасці на www.svaboda.org